

Пролетарні ўсіх краін, единадзеся!

Комуністычна партыя (большэвікоў) Беларусі

Совецкая Беларусь

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОУНАРКОМА
І ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

№ 16 (7577) || Нядзеля, 6 лютага || 1944 год

ЗАГАД ВЯРХОУНАГА ГАЛОУНАКАМАНДУЮЧАГА Генералу армii ВАТУЦІНУ

Войскі 1-га УКРАЇНСКАГА фронта, у выніку імклівага ўдара рухомых злучэнняў і пяхоты і ўмелага праведзенага абыходнага манеўра, авалодалі гарадамі ЛУЦК і РОУНА — вялікімі абласнымі цэнтрамі Украіны, а таксама гарадамі і важнымі чыгуначнымі вузламі ЗДАЛЬБУНОУ.

У баях за авалоданне гарадамі ЛУЦК, РОУНА і ЗДАЛЬБУНОУ вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта ПУХАВА, генерал-лейтэнанта БАРАНАВА, генерал-лейтэнанта САКАЛОВА, генерал-лейтэнанта КІРУХІНА, генерал-лейтэнанта ГЛУХАВА, генерал-маёра МАМСУРАВА, генерал-маёра ВАСІЛЬЕВА, генерал-маёра ХРУСТАЛЁВА, генерал-маёра ЗУБАВА, палкоўніка БАРШЧОВА, генерал-маёра ПАУЛАВА, танкісты генерал-лейтэнанта танковых войск НОВІНАВА, генерал-маёра танковых войск КАРАЛЁВА, палкоўніка ПУШКАРОВА, артылерысты генерал-маёра артылерыі КУБЕЕВА і сапёры палкоўніка БАРАША.

У азnamенаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, якія найбольш вызначыліся ў баях, прадставіць да прысваення назваў «ЛУЦКІХ» і «РОВЕНСКІХ» і да ўзнагароджання ордзінамі.

Сёння, 5 лютага, у 21 гадзіну стаўца нашай Радзімы МАСКВА ад імені Радзімы салютуе нашым доблесным войскам, якія авалодлі гарадамі ЛУЦК, РОУНА, ЗДАЛЬБУНОУ, — дваццатую артылерыйскім залпамі з двухсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні АБВЯЩЧАО ПАДЗЯКУ ўсім кіруемым Вамі войскам, якія ўзялі ў баях за вызваленне гарадоў ЛУЦК, РОУНА, ЗДАЛЬБУНОУ.

Вечная слава героям, якія загінулі ў барацьбе за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерть немецкім захопнікам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Совецкага Саюза І. СТАЛІН.

5 лютага 1944 года.

Ад Совецкага Інформбюро

АПЕРАТЫУНАЯ ЗВОДКА ЗА 5 ЛЮТАГА

На прадыгту 5 лютага на Нарвскім напрамку нашы войскі вялі бі на ачыненію ад асобных груп прапоўніка ўсходняга берага Нарва і занялі некалькі насяленых пунктаў.

Нашы войскі, якія наступаюць узлоўж узбрэжжа Чудскага возера і на ўход ад яго, прасунуліся наперад і занялі некалькі насяленых пунктаў.

На падыгву заход і на поўдень ад Сіверскіх нашы войскі з баямі прасоўваліся наперад і занялі насяленыя пункты Селішча, Соснава, Гусеінка, Падлядзе, Малая Карабы, Вераст, Твердзяць, Старыца, Пожні, Пехансц, Малая Яшчэра і чыгуначныя станцы Сосніцы, Вераст, Ліпавец.

На паўднёвы заход ад горада Любань нашы войскі працягвалі наступленне і занялі насяленыя пункты Нікуліна, Бор, Волкіна, Філіпавічы, Загор'е, Загародзіцы, Вяжышча.

Войскі 1-га Украінскага фронта, у выніку імклівага ўдара рухомых злучэнняў і пяхоты і ўмелага праведзенага абыходнага манеўра, авалодлі абласнымі цэнтрамі Украіны гарадамі Луцк і Роўча, гарадам і вялікім чыгуначным вузлом Здальбуну, а таксама з баямі занялі больш 200 іншых насяленых пунктаў і сярод іх раённыя цэнтры Ровенскай області гарад Острог, Александрыя, Дзяржна, Рафалаўна, Кле-

вань, Олыка, раёны цэнтра Валынскай області Колын і чыгуначныя станцыі Крывін, Магільны, Остраў, Іванкова, Івасілаў, Шпанай, Обараў, Оржэў, Клевань, Новастаў, Цумань, Олыка, Армантуў, Ківерцы, Любамірск, Валошки, Ращукі, Галлы, Рафалаўка. У баях захоплена больш 2.000 палонных і сярод іх палонных, якія належаць да разбітых у баях 18 і 19 венгерскіх пяхотных дывізій.

На поўдзень ад Звенигародка і Шпола нашы войскі працягвалі весті наспіховыя бі на зіщчэні акуружанай групіроўкі прапоўніка і, сціскаючы кальцо акуружэння, авалодлі раённым цэнтрам Кіеўскай області Ольшана, вялікім насяленымі пунктамі Сямігоры, Капнавата, Мартычніка, Дар'еўка, Крэшчачін, Шалапухі, Беразнагі, Плевані, Тубальцы, Кумейкі, Белазер'е, Байбузы, Вербаўка. Адначасова на заход ад Звенигародка і на поўдзень ад Шполы нашы войскі атаківалі контратакі вялікіх сіл пяхоты і танкаў працоўніка, якія імкнуліся прафіцыца на дапамогу акуружанай групе войск.

На прадыгту 4 лютага нашы войскі на ўсіх франтах падблі і зішчылі 109 немецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём зішчылі артылерыі зішчылі 46 самалётў працоўніка, з іх 22 трэхматорных самалётў «Ю-52».

Ад комсамольцаў і моладзі горада Гомеля
Масква, Кремль

Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму Маршалу Совецкага Саюза таварышу І. В. СТАЛІНУ

Дарагі таварыш Сталін! Першае слова бязмежнай любі і адданасці мы, комсамольцы і моладзь свабоднага Гомеля, звяртаем да Вас, вялікага правадыра і наўгародца совецкага народа. Прыміце, любімы Іосіф Вісарыёвіч, наша гарачае прывітанне ад усёй души і сэрца.

Мы поўны глыбокай удзячнасці да Вас, наш родны бацька, за вызваленіе шматлакутнага Гомеля ад іга пямецкіх захопнікаў.

Упершыню пасля цёмнай ночы пямецкай акупацыі мы сабраліся свабодна па гарадскіх сходах комсамольцаў і моладзі, каб абмеркаваць задачы па аднаўленію роднага Гомеля — калыбелі нашага юнацтва. Мы памятаем наш падвойны лавасны Гомель з яго зялёнымі, шумнымі вуліцамі, фабрыкамі і заводамі, мноствам школ, інстытутаў і тэхнікумаў, клубаў і кіно, тэатрамі, бібліятэкамі і паркамі. Мы любілі родны горад і ганарыліся ім.

Як страшны кашмар, перажылі мы ліхалецце пямецкі-фашысцкай акупацыі. Шалёная зграя гітлеравскага звяр'я абраўвала, спустошила Гомель, ператварыла яго ў руіны і папялішчы, якія зараслі бур'янам. Немецкія каты расстралілі і закатавалі ў засценках гестапо і канцлагерах тысячи юнакоў і дзяўчат Гомеля. Многія нашы браты і сёстры паганы на катаргу ў Германію. Крыявым тэорам, катаваннем і голадам спрабавалі гітлеравцы ператварыць нас у рабоў пямецкіх баронаў, знішчыць нашу культуру і родную мову. Але мы не сталі на калені, не схілілі сваіх галоў перад пямецкімі катамі.

На Вашаму закліку, родны таварыш Сталін, юнакі і дзяўчаты Гомеля пайшлі ў партызанска

атрады, у падполле і помесці пямецкім разбойнікамі няшчадна, усімі сіламі, на кожным кроку.

У першыя дні акупацыі пайшоў у лес сакратар Гомельскага гаркома комсамола Герой Совецкага Саюза — Саша Ісачанка; вылаты арганізатор партызанскай моладзі, ён стаў ініцыятарам разгортаўніцтва дыверсійных груп па Гомельчыні і сам праявіў беззаетны герайсм у разгром пямецкіх эшелонаў. В эшелонаў з жывой сілай і тэхнікай пямецкіх захопнікаў мае Саша на баявым рэхунку. Геройскай смерцю загінуў Аляксандар Ісачанка. Але воб раз яго будзе заўсёды служыць для нас прыкладам таго, як трэба любіць свой народ і пенавідзець верагаў нашай совецкай рэзімі.

Пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі працаваі ў Гомелі падпольны комсамольскі арганізатар Ваня Жалезнякова, Ольга Радзьковай, Лілі Семяноўскай і др. У партызанскіх атрадах і ў падполлі, усюды комсамольскі арганізатары былі вернымі памочнікамі комуnistyczнай партыі большэвікоў Беларусі ў яе работе на арганізацыі і кіраўніцтву партызанскаў вайной беларускага народа. Вашы баявые загады, вялікі Маршал, былі для нас святым законам, і з новай падзеяццяронай сілай абраўшыліся на пэмцаў ярасны ўдары тысяч маладых народных месціўцаў Беларусі. Прышло і па нашу вуліцу свята вызваленія. Слаўны Гомельскі дывізій Чырвонай Арміі, пад Вашым геніальнym кіраўніцтвам, сакрушальнымі ударамі разгромілі і выгнали гітлеравскіх пагонікаў з роднага Гомеля і адкінулі іх далёка на Захад.

Цудоўны дзень 26 лістапада

Пісьмо прынята на агульнагарадскім комсамольсна-маладзёжным сходзе горада Гомеля.

1943 года назаўсёды застанецца ў нашай памяці. Зноў узыйшлі пад Гомелем сонца шчасця і свабоды.

Прайшло ўсяго два месяцы з дня вызваленія Гомеля, а ў горадзе ўжо б'е кръніцаю жыццё, працуюць дзесяткі школ, ажываюць фабрыкі і заводы. Мы адновім наш родны Гомель з попелу і руін, за кароткі тэрмін адрадзім усе фабрыкі і заводы, клубы і палацы, шырокі адукацыйны цэнтр, тэхнікуму і інстытуты.

Мы поўнасцю ўсведамляем, якія герайчныя памаганні прыкладзены вялікім рускім народам і другімі брацкімі народамі Совецкага Саюза для вызваленія Гомеля, нашай роднай Беларусі. Гэта абавязвае нас з напружанаю энергіяй працаваць на паскарэніе канчатковага разгрому пямецкага ворага.

Усведамляючы свой абавязак перад радзімай, дадём Вам слова, дарагі таварыш Сталін, што мы, беларускія комсамольцы і моладзь, аддадзем усе нашы сілы, усю волю і энергію па справу хутчэйшага аднаўлення роднага горада, па дапамогу Чырвонай Арміі, якая вызваліла Савецкую зямлю ад гітлеравскай ногі.

Слава нашай герайчнай Чырвонай Арміі!

Няхай жыве непарушная дружба свабодалюбівых брацкіх народаў Совецкага Саюза!

Няхай жыве вялікая партыя Лепіна—Сталіна — патхіцель і арганізатор уснароднай барацьбы супроты пямецкі-фашысцкіх захопнікаў!

Няхай жыве Ленінска-Сталінскі Цэнтральны Камітэт ВКП(б)!

Няхай жыве наш вялікі працадыр, друг і настаўнік—таварыш Сталін!

Цэнтральному Камітэту Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі

Мы, комсамольцы і моладзь Гомеля, сабраўшыся на першы наш маладзёжны сход для амбэркаванія падкладных задач па аднаўленію роднага горада, шлём Цэнтральному Камітэту Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі—арганізатору і кіраўніцтву герайчнай барацьбы беларускага народа супроты пямецкіх захопнікаў,—наша гарачае сардэчнае прывітанне.

Немецкія разбойнікі разбурылі, абраўвала і спалілі наш родны Гомель. У попеле і руінах ляжыць заводы, фабрыкі, клубы Гомеля, палац піонераў, палац чытунаўчыкаў, кінотэтр імемі Елініна, палац-музей Паскевіча-Эріванскага. Немецкія захопнікі разбурылі істэтытуты, тэхнікумы, школы, у якіх мы ўцерпілі адчулі радасць ведаў і творчай працы. Яны расстралілі і закатавалі тысячи юнакоў і дзяўчат Гомеля, сотнямі пагнали на страшнай катаргу ў Германію.

Анапалелі гітлеравскія звяры імкнуліся зішчыць нашу беларускую соцывіднічую культуру, вытруцьці ў нас пачуццё памяцільнай горадасці, прадырмалі ўсё, каб зрабіць наша жыццё

веры ў перамогу пад пямецкі-фашысцкімі дзікунамі. На закліку вялікага Сталіна разам з усімі народамі ўзнялася моладзь Беларусі па барацьбу за сваю Радзіму, чэсць і свабоду і пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі герайчна змагалася і змагаеца ў атрадах народных месціўцаў.

Моладзь і комсамольцы горада Гомеля неадкладна прыступілі да аднаўлення роднага горада. Мы арганізувалі агульнагарадскі васкрасік і ачысцілі вуліцы ад пешчню і пэглы, сабралі сотні тон кровельнага жалеза, металалому. У горадзе началі ўжо працу школы і тэхнікумы, аднаўляюцца заводы і фабрикі.

Мы запэўнівам Цэнтральны Камітэт Комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі, што аддадзем усе сілы справе хутчэйшага аднаўлення роднага Гомеля.

Свайгі самаадданай працы, усямернай дапамогай Чырвонай Арміі, шаблізім жаданую гадзіну вызваленія ўсёй Беларусі ад іга пямецкіх акупантў.

Чракляцце і смерть пямецкім захопнікам!

Няхай жыве наша Радзіма—вялікі Советскі Саюз!

Няхай жыве Советская Беларусь!

Няхай жыве Цэнтральны Камітэт Комуністыч

Аб некаторых пытаннях арганізацыйнай работы мясцовых Советаў БССР

Наша герайчая Чырвоная Армія пад кіраўніцтвам пра-
вадыра народу Галоўнакамандуючага Маршала Советскага Саюза таварыша Сталіна ўсё больш і больш ачышчае беларускую зямлю ад німецкай погані. Вызвалены ад німецкага рабства абласныя цэнтры Гомель і Мозыр, вызвалены дзесяткі беларускіх гарадоў, тысячи вёскі Гомельскай, Віцебскай, Магілёўскай і Палескай абласцей.

Наперадзе велізарная работа па аднаўленню народнай гаспадаркі БССР. Таварыш Сталін у дакладзе 6 лістапада 1943 года паставіў задачу:

«У раёнах, дзе часова гаспадарылі фашысцкія пагромшчыкі, нам прадстаць аднавіць разбураныя гарады і вёскі, прымысловасць, транспарт, сельскую гаспадарку, культурныя ўстановы, стварыць для совецкіх людзей, вызваленых ад фашысцкага рабства, пармальныя ўмовы жыцця».

Выканваючы гэту задачу, беларускі народ пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта комуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі разгарнуў вялікую творчую работу па аднаўленню народнай гаспадаркі Беларускай ССР. Усю гэту творчую работу па аднаўленню народнай гаспадаркі павінны ўзначаліць мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных і іх выкананія камітэты як органы мясцовай улады, падпрадкаўшы ўсю свою організацію выкананню задач, паставленых таварышам Сталіным.

Указам Прэзідымума Вярхоўнага Совета БССР ад 24 снежня 1943 года адкладзены выбары ў абласныя, раённыя, гарадскія, раённыя ў гарадах, сельскія і пасялковыя Советы дэпутатаў працоўных БССР да снежня 1944 года і прадоўжаны паўнамоцтвы гэтых Советаў.

Такім чынам мясцовыя Советы, якія выбраны ў снежні 1939 года, паўнапраўны да снежня 1944 года.

Выкананія камітэты мясцовых Советаў у сувязі з акалічнасцімі вясенняга часу, у тым складзе, у якім яны былі выбраны на сесіях Советаў, не захаваліся іх трэба выбіраць на сесіях Советаў, а там, дзе сесію Совета немагчыма правесці ў сувязі з адсутнасцю адпаведнага кворума, — іх па-
вінен зацвердзіць вышэйшай камітэту камітэт Советаў.

Выкананія камітэта абласнога Совета дэпутатаў працоўных зацвярджае сталія камітэты раённага Совета дэпутатаў працоўных і гарадскага Совета абласнога падпрадкаўнанія. Выкананія камітэта раённага Совета дэпутатаў працоўных зацвярджае сталія камітэты пасялковых і гарадскіх раённага падпрадкаўнанія Советаў дэпутатаў працоўных.

Сталія камітэты ствараюцца звыходзячы з неабходнасці пайдутчайшага аднаўлення народнай гаспадаркі — прымыловасці, комуналнай гаспадаркі і калгаснай гаспадаркі і ака-

зания Чырвонай Армії максымальнай дапамогі ў разгроме німецкай арміі.

Сталія камітэты ствараць, па-
прыклад, наступныя: пры га-
радскіх і пасялковых Советах:

абаронныя, бюджетныя, пры-
мысловасці, комуналнай гаспадаркі, народнай асветы, гандлю, аховы здароўя, соцыяльнага забеспечэння і іншага.

При сельскіх советах: абаронныя, бюджетныя, жывёлагадоўчыя, паливодчыя, школьнія, аховы, здароўя, рыбаводчыя, падрыхтоўчыя і іншага.

Колькасны склад сталія камітэты трэба захаваць той, які быў раней устаноўлены сесіямі Советаў: пры гарадскіх і пасялковых Советах ад 3 да 7 чалавек, пры сельскіх Советах ад 3 да 5 чалавек.

Апрача таго, выкананія камітэты гарадскіх і пасялковых Советаў дэпутатаў працоўных могуць для прыцягнення больш шырокага совецкага актыўа па аднаўленню гарадской гаспадаркі ўзвараць грамадскія камітэты з 3—5 чалавек на кожнай вуліцы.


Выкананія камітэты мясцовых Советаў павінны скрыстаць у сваёй работе шырокі совецкі актыў — цартызан і партызанак, інвалідаў аўчыннай вайны і ўсёх совецкіх актыў, асабліва жапчыц, адных сопоўкай уладзе. Для гэтага неабходна адшавіць работу сталія камітэты Советаў.

Там, дзе сталія камітэты не захаваліся, іх трэба абраць на чарговых сесіях Советаў, а камітэту сесію Совета немагчыма склікаць у сувязі з адсутнасцю адпаведнага кворума, — іх па-
вінен зацвердзіць вышэйшай камітэт Советаў.

Выкананія камітэта абласнога Совета дэпутатаў працоўных зацвярджае сталія камітэты раённага Совета дэпутатаў працоўных і гарадскага Совета абласнога падпрадкаўнанія. Выкананія камітэта раённага Совета дэпутатаў працоўных зацвярджае сталія камітэты пасялковых і гарадскіх раённага падпрадкаўнанія Советаў дэпутатаў працоўных.

Сталія камітэты ствараюцца звыходзячы з неабходнасці пайдутчайшага аднаўлення народнай гаспадаркі — прымыловасці, комуналнай гаспадаркі і калгаснай гаспадаркі і ака-

Л. Папкоў,
сакратар Прэзідымума
Вярхоўнага Совета БССР.



У вызваленым ад немцаў горадзе Прапойску. Брыгада моладзі сабрала каля 50 тон металалому. На здымку: брыгада сартуе металалом. Злева — былы партызан Андрэй Кудраўчук.

Беларускія воднікі аднаўляюць параходства

(Гутарка з намеснікам начальніка Днепра-Дзвінскага ваенна-аднаўлецага кіраўніцтва тав. А. Р. Алтаевым)

Гомель быў адным з асноўных механізаваных рачных портоў на Днепра-Дзвінскім басейне. Па сваёй магутрасці і абароту грузаў ён пямяногім уступаў Днепрапітровскому порту: меў механізаваныя краны і транспарцеры для выгрузкі і пагрузкі, добрыя чыгуначныя пад'ездныя шляхі і вялікія пакгаузы. Усе памятаюць добра абсталёваныя рачны вакзал, адкуль на Кіеў, Шінск, Мозыр, Лоеў, Магілёў адправляўся дзесяткі тысяч пасажыраў. Жыхароў горада абслугоўвалі рачны трамвай і кацеры. Радам з портам узвышаліся цэхі суднабудаўнічага і суднарамонтнага заводаў. Тут былі пабудаваны новыя газаходы для Днепра-Бугскага канала.

Наперадзе вялікая работа па расчистцы фарватара. Вядзецца даследчая работа па расчистцы рачнога шляху па Сожу, Прыпяці і вярхоўях Дняпра. Хуткімі тэмпамі аднаўляецца рамонтная гаспадарка. На дні пускаецца лесапільны завод у Рачыцы. Там-же закладзены стапія для будаўніцтва пасамоходнага флота і рамонту суднаў. У Мозыр вяртаюцца воднікі па сваім падрыхтоўку да хутчэйшага падрыхтоўку да будаўніцтва пасамоходных суднаў у Ветцы.

Параходства мае вялікую патрэбу ў людзях. Прымяюща заходы да падрыхтоўкі сваіх кадраў. У Гомелі хутка начніца зачаткі ў рачным тэхнікуме, якіх рыхтую кадры штурманаў і механікаў рачнога флота. На 20 месец падада больш 400 зялёных чынам, ад беларускага калгаснай моладзі. Адкрыты курсы рачных вадалаў.

На ўсіх участках басейна хутка запаляцца бакены. Больш дзве год па вярхоўях Дняпра, Сожа, Прыпяці, Заходні Дзвіні не хадзілі совецкія судны. Воднікі энтузізмам бяруцца за любімую працу, каб хутка адравіць воднічы транспарт Советскай Беларусі і тым самым дапамагчы Чырвонай Арміі дабіць фашысцкага іншоднікаў.

Трагедыя на берагах Іслачы

На адхонім, заснеганым беразе Іслачы сіратіўна чарнеюць печы. Іх высокія, нібы абеліскі, коміны, абрарэлія ложкі ды іншыя рэчы хатнія ўжытку сведчаць аб трагедыі, якая разыгралася на гэтай калісці прыгожай мясціне.

Тут жылі людзі, тут была вёска Белы Бераг. Пры совецкай уладзе ў вёсцы працавала школа, быў леспрамгас. Белабярэжцы ме-лі моцную калгасную гаспадарку і жылі ў дастатку.

Белабярэжцы ганарыліся сваімі калгасамі, ганарыліся сваімі перадавымі людзьмі. Дэпутат Совета, калгасніца Марыя Чэрнік прадстаўляла інтарэсы і патрабаванія сваіх выбарчынікі — працоўных Юрацішкаўскага раёна. Марыя Чэрнік жыла і працавала ў Белым Беразе.

Так было да нашэсця гітлерав-скіх орд на нашу зямлю.

Нібы драежныя звяры, узвараліся ў вёску німецкія каты. Яны насмерць закатавалі народнага дэпутата Марыю Чэрнік і многа іншых іх чым нявінных совецкіх грамадзян. Астатнія на-

селініцтва выратавалася, схаваўшися ў лясных гушчарах. Гітлеравскія бандыты да пікті абрываюць вёску, а затым падпалие з усіх бакоў. Усе будынкі ўсё грамадскае і асабістое дабялабярэжчу загінула ў гэтой трагічны дзень.

Полымя пажараў бушавала пад мітынгамі ўзброеных людзей. Гітлеравскія бандыты чынілі расправу над мітынгамі жыхарамі вёсак Расолішчы 1-и і 2-і Сібрын, Юрэўск і дзясяткаў другіх пасялённых пунтаў. Хто не справіўся ўцячы, таго гітлеравцы расстралаюць спалілі жывым.

Ці можна гэтае забыць? можна дараваць гітлеравскім жагубам? Не! І ніколі! Помста сяшчэннай помстай адказаў беларускі народ на злачынствы німецкіх акупантанаў.

Узняліся на партызанскую вайну белабярэжцы, сібрынцы, юраўцы, узімліся сотні совецкіх патрыётаў Юрацішкаўскага раёна. Сваёй самаданай барацьбай на тыле акупантанаў яны наблізілі дзень канчатковай перамогі над крывяжэрным ворагам.

(Наш народ.)

ВЯРНУЛАСЯ ШЧАСЛІВАЕ КАЛГАСНАЕ ЖЫЩЕ

Калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі імені Варашилава, Церахоўскага раёна, дружна аднаўляюць разбураную нямецкімі акупантамі гаспадарку

ВЫКАНАЕМ НАКАЗ ПРАВАДЫРА

Паша вёска Завідаўка адна з першых на рэспубліцы была вызвалена ад нямецка-фашистскіх акупантамі. 25 верасня 1943 года мы радасна сустрэлі сваю вызваліцельницу Чырвоную Армію.

Ішчэ дымлісія пажарышчы (гітлероўцы спалі 65 дамоў калгаснікаў і грамадскіх пабудоў), калі сяляне ўключыліся ў аднаўленчую работу. За першыя 8 дзён быў набудаваны мост, адрамантаваны дарогі. У фонд Чырвонай Арміі началі наступаць хлеб, бульба і іншыя сельскагаспадарчыя прадукты. Так за некалькі дзён было здадзена вёскай аднаго толькі збожжа 37 тон.

Наставшы час аднаўлення арцельнай гаспадаркі. Мы правялі перапіс людзей, падлічылі жывёлу, азімъя насевы, установілі межы калгаснага землекарыстания. 6-га снежня адбыўся агульны сход калгаснікаў, на якім прысутнічала 240 чалавек. На гэтым сходзе былі абраны праўленіе і рэвізійная камісія калгаса. У склад праўлення ўваішлі лепшыя, воінтыя калгаснікі Фёдар Нікіцэнка, Елена Кірычэнка, Барыс Сцяпкоў, Ефрасіння Дзеблік. Старшынёю рэвізійнай камісіі абрана бачка чатырох сыноў—афіцэрў Чырвонай Арміі Іван Андрэевіч Науменка.

ТВАР КАЛГАСА

Дрэпны той калгас, дзе канцылярыя знаходзіцца ў цёмным, непрыстасаваным памяшканні, дзе будна і няўтульна.

Праўда, вельмі цяжка наслія гаспадарання нямецкіх галаварэзў падшукану добрае памяшканне і прывесці яго ў прымены выгляд. Але мы не падлічыліся з гэтым. У нашу канцылярию цяпер прыемна зайсці. На пабеленых сценах—партрэты Леніна і Сталіна, лозунгі, плакаты. На відных месцы настенная газета «Зімі калгаснае жыщце». Тут-жэ нашы забавязальствы па соціялістычнаму спаборніцтву з калгасам імені Кірава.

Дрэнна было-б, калі-б у нас толькі зневішчі выгляд быў такі. Треба, каб і нутро было надзеінае. Калгасная канцылярия ў нас працуе, як і ў давасны час. Кожную дэкуду мы вывешаем табель выпрацоўкі. Такі-ж табель візвешаецца і за кожны месяц. У любы час калгаснік можа праўерыць, колькі ён мае працадзён. Усім відаць, хто працуе добра, а хто іншы зусім не выходиту на калгасную працу.

У калгасе праведзен улік усёй грамадскай маёмаці, жывёлы і інвентара. Кожнаму калгаснаму двару адкрыты асабісты рахунак. У калгасе арганізавана каса. У аддзяленні Церахоўскага дзяржбанка на асабістым рахунку калгаса ёсьць ужо 7.000 рублёў.

Вечарам у канцылярию збіраюцца калгаснікі. Іны прыходзяць пачуць весткі з Франтоў Айчыннай вайны, атрымаць пісьмы, газеты.

Ефрасіння ДЗЕБЛІН,
рахункавод.

Праўленіе калгаса перш за ўсё прыступіла да арганізацыі вытворчых брыгад, абсталяванія канцылярыі і наладжванія ўліку працы. Тым часам будаўнічая брыгада адрамантавала дзве каліношні, падрыхтавала для насення сівіны. 13 снежня ў калгасе канюшні былі зведзены коні. Калгаснікі актыўна прыступілі да збору і засыпкі насенін і страхавых фондаў.

У гэты час па соціялістычнай спаборніцтве за хутчэйшае аднаўленіе калгаснай вытворчасці і лепшую падрыхтоўку да веснавой сіўбы нас выклікаў калгас імені Кірава, Кузьміцкага сельсавета. Выклік мы прынялі, узялі па сябе канкрэтныя абавязавельствы і ўсвою чаргу выклікалі на спаборніцтва калгаснікам у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашаму калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашаму калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзяць на ўлік усіх авечак, якія былі разгадзены калгаснікамі у 1941 годзе, і да 15 лютага агульціх у калгасную аўтадарму. У калгасе яшчэ больш актыўна на закінчала праца. Кожны калгаснік, добра ўсвядоміўшы слова таварыша Сталіна аб неабходнасці як мага хутчэй ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, усімі сіламі стараецца хутчэй залячыць раны, панесеныя акупантамі нашаму калгасу. У першым туры спаборніцтва мы заваявалі пяршынства. Гэтым днём настовая раённая камісія па спаборніцтву нашому калгасу ўручаны пераходны чырвоны сцяг райсо-

віта дэпутатаў працоўных і РК КП(б)Б. Пяршынства ў спаборніцтве будзем тримаць і надалей. Жыццё ў калгасе цяпер увайшло, калі можна так сказаць, у наўмальную калію. Праўленіе калгаса на білжэйшы час вызначыла план аднаўленчых работ. У 1940 годзе ў нас быў набудаваны вялікі прыгожы пруд. У ім мы началі разводзіць рыбу. Пры адступленні немцы ўзварвалі плаціну і спусцілі пруд. Гэты пруд мы вырашылі аднавіць да вясення паводкі, а потым правесці яго зарыбленне.

Апрача таго агульны сход калгаснікаў, які адбыўся 15 студзеня, абавязаў праўленіе калгаса ўзя

ГІСТАРЫЧНАЯ ПАДЗЕЯ

Даклад таварыша В. М. Молатава на Х сесіі Вярхоўнага Савета СССР—падзея гістарычная. Перадутварэнне Наркамата Абарони і Наркамата Замежных Спраў з агульнасаюзных у саюзна-рэспубліканскія Наркаматы сведчыць аб палітычнай спеласці нацыянальных совецкіх соцыялістычных рэспублік. З другога боку, гэта перадутварэнне з'яўляецца вынікам единания ўсіх народоў СССР, іх згуртаванасці іх магутнай партыі большевікі, партыі Леніна—Сталіна.

Апрача таго, што гэтыя змены яшчэ больш павышаюць удзель-

ную вагу кожнай саюзной рэспублікі, шэраўтварэнне яшчэ і яшчэ раз паказвае, на сколькі нароцныя і тупаумныя былі разлікі фашысцкіх авантуристы, якія будавалі свае планы ваенага разгрому СССР на пэтрываласці брацкай сувязі совецкіх народоў. Як грамадзянін Беларускай Совецкай Рэспублікі я поўны гордасці і радасці за свой герайчны народ, які да канца верны ідэям новага свету, ідэям Леніна і Сталіна.

Акадэмік Якуб КОЛАС,
народны паэт БССР.

Вялікае перадутварэнне

Х сесія Вярхоўнага Савета СССР прыняла гістарычнае рэшение аб перадутварэнні агульнасаюзных Наркаматаў Абарони і Замежных Спраў у саюзна-рэспубліканскія, што сведчыць аб прадастаўленні саюзным рэспублікам большай самастойнасці і накладвае на іх большую адказнасць у раешні дзяржаўных і міжнародных задачах.

Толькі вялікая совецкая дзяржава, якая ўпэўнена ў сваёй сile і магутнасці, упэўнена ў аднадушны ўсіх аб'яднаных у ёй

рэспублік, можа прыняць такое вялікае перадутварэнне.

Прадсундны Гомеля з пайялікім адабрэннем сустрэлі рапорты сесіі. Яны з вялікім уздымам адноўляюць разбураныя наимецкімі варварамі любімы горады. Яны згадаюць усе свае сілы на то, каб над кіраўніцтвам любімага Сталіна садзейнічаць хутчайшаму разгрому наимецкіх фашысцкіх захопнікаў.

Е. БАРЫКІН,
сакратар Гомельскага ГК КП(б)Б,
Герой Совецкага Саюза.

Яркае сведчанне росту саюзных рэспублік

З вялікім задавальненнем мы сустрэлі паведамление аб Законах, прынятых X Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Наша родная Беларусь, разам з іншымі саюзными рэспублікамі, атрымлівае вялікія права і памяшанствы. Гэта значыць, наша рэспубліка ўзмужнела, вырасла ў сваім нацыянальнім развіцці.

Не ўдалося гітлероўскім бандытам насечаць наявісць паміж народамі совецкай краіны. Не ўдалося ім пакарыць свабодалюбіві беларускі народ. Слаўная Чырвоная Армія громіць ворага, ачышчае ад фашысцкай погані

родную зямлю, вызывае горад за горадам, вёску за вёскай.

Фашызм правду саюзных рэспублік мае вельзарнейшыя міжнароднае значэнне. Гэта новы маральна-палітычны ўдар па фашызму, які не прызнае свабоднага нацыянальнага развіцця народу.

Г. Р. ШЫРМА,
мастакі кіраўнік Беларускага ансамбля песні і танца,
ордэнаносец.
І. Н. ПЕРКАЛЬ, І. М. ХВОРАСТ, Н. КУПЦЭВІЧ, С. А. АНІШЧЫН,
артысты ансамбля.

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

Бліскучыя перамогі Чырвонай Арміі на Ленінградскім і Волховскім фронтах выклікалі ў фашысцкіх лагероў новую хвалю збіткі жанаасці і разгубленасці.

З паўночными участкамі фронта былі звязаны асобныя наядзе Гітлера на «стабілізацыю» лініі германскай абароны, на пазіцыйную вайну, якая дазволіла б наимецкі фашысцкай арміі выйграць час. Гэтым наядзе нанесены сакрушальны ўдар. Уесь свет зноў упэўніўся ў тым, што піякія абарончыя рубяжы, піякія амаль самыя дасканалыя збудаванія германскага фартыфікацыйнага майстэрства не выратуюць гітлероўскую армію ад разгрому.


Фашысцкі друк не выпадкова пераключыў цяпер сваю асноўную ўвагу на «мабілізацыю духа» германскага насельніцтва. Упэўненасць у перамогу стала самым дэфіцитным таварам у гітлероўскай «імперыі». Істэртычныя заклікі да вытрымкі і стойкасці сталі аспоўным зместам апошніх выступлений гітлероўскіх глаўвароў.

«На што яна можа спадзявацца? — піша швейцарская газета

«Бернер тагвахт» аб фашысцкай Германіі. — На вытрымку альбо быць можа на пуда? Але яна пазбаўлена і пілана і ўпэўненасці». Гітлероўская кліка, якая імпінцыя спыніць разлажэнне прэславутага «германскага духа» прыбягае ўсё да той-же збіткі хлусні аб «эластычнай абароне», «аб выраўніванні лініі фронта», абы якіх-такіх таямнічых «коўзых», якія праматаўшыся Гітлер быццам-бы захоўвае ў рэзерве.

Але скрозь завесу хлусні ўсё часцей прарываецца смяртальны страх. Гітлероўцы сцвярджаюць аб «пляжкіх выпрабаваніях», «пляжкіх балх», «пляжкіх стратах», патрабуюць «эканоміі сіл» і памярджаюць аб небяспекы недацэнкі совецкіх рэзерваў. «Асцерагаючыся наўтарэнія рапейных памылак, — піша фашысцкая газета «Шмершэ цэйтунг», — мы не станем меркаваць, што Чырвоная Армія будзе вымушана аслабіць свой гарасны націск на германскі лініі».

Амерыканскі радыё-аглядальнік Суінг з поўнай асновай указавае на тое, што перамога Чырвонай Арміі, якая ўзламала ленінскі



Н-скі раён Беларусі. Партызаны С. пачэ для партызан хлеб.

БАЯВЯЯ СПРАВЫ БЕЛАРУСКИХ ПАРТЫЗАН

Партызаны брыгады імені Героя Совецкага Саюза **Заслонава** за месец падарвалі 10 варожых воінскіх эшелонаў. При крушэннях разбіты і начоўжаны 10 паравозаў, 209 вагонаў і платформаў з танкамі, боепрыпасамі, вясінімі грузамі і жывой сілай.

За гэты-ж час партызанамі захоплены наступныя трафеі: радыёстанцы — 2, гарматы — 4, мінамёты — 60, кулямёты — 32, вінтовак — 296, аўтаматаў — 19, патронай — 4.500, спарадаў і мін — 732, веласіпедаў — 600 і калія 700 камплектаў абмундзіраванія. Узята ў палон 13 наимецкіх салдат.

Партызаны брыгады тав. Р., якая дзейнічае ў **Вілейскай** області, у выніку печаканага нападу захапілі горад і чыгуначную станцыю В. Народны месціці зліччылі вакзал, вадакачку, шчаларэзы завод з вялікім запасам шнапаў, 4 чыгуначныя магістры і два семафоры.

У вугічных балхах партызаны зліччылі 63 наимецкіх салдат.

Водгукі ў Англіі і ЗША на даклад таварыша В. М. Молатава ў Вярхоўным Савеце СССР

ЛОНДАН, 2 лютага. (ТАСС). Лонданскіе радыё-шырокі распаўсюдзіла пераказ даклада таварыша В. М. Молатава ў Вярхоўным Савеце СССР аб перадутварэнні Наркамата Абароны і Наркамата Замежных Спраў з агульнасаюзных у саюзна-рэспубліканскія Наркаматы. Агенцтва Рэйтэр перадае, што англійскія вячэрні друк віншуе рашэнне аб гэтым перадутварэнні.

Спеціяльны карэспандэнт агенцтва Рэйтэр у Маскве Герольд Кін піша, што «прапанова, прадстаўленая Молатавым на зацверджанне Вярхоўнага Савета, з'яўляецца адной з найбліжэйшых і ўдачных канстытуцыйных змененій, якія прымаліся Советамі Саюза за апошнія годы. Несумненна, што гэты план неадкладна будзе зроблены ўсея ўніверсітэтамі і прадпрыемствамі ўсіх краін, якія ўзялі ў вытрымкі. Газеты «Нью-Ёрк Таймс» і «Нью-Ёрк Геральд Трыбліон» змянілі тэкст даклада на першы ст. роны.

СПЕЦІЯЛЬНЫ ДЗІЧЧЯЯ ДАМЫ

У вызваленых раёнах Гомельскай, Магілёўскай, Віцебскай і Палескай абласцей Наркомасветы БССР арганізуе спеціяльныя дамы для дзяцей воінаў Чырвонай Арміі, партызан Айчынай вайны, для дзяцей-сірот, байдыкі якія занішлі ад рук піменкіх акупантів. Усяго будзе прынята 3.000 выхаванцаў. Зацверджана інструкцыя аб парадку камплектавання спецыяльных дзіччяльных дамоў.

АЎТАЭСПЛААТАЦЫЙНАЯ база

З першых дзён віходу Чырвонай Арміі ў Мозыры была адкрыта аўтаэсплаататційная база, якая праводзіць рамонт аўтамашын.

Узначальвае базу тав. Капіялінікай, былы камандзір партызанскаага атрада. Хутка была абсталёвана кузня і набыты неабходны інструмент.

Трафейная маёмасць — маніфесы, запасныя часткі, інструменты, якія былі здабыты партызанамі ў баях з наимецкімі захопнікамі, выкарыстоўваючы цяпер аўтабазай.

Вібліятэчны леспрамгасам

ЦК ЛКСМВ сумесна з Наркамасветам БССР пасылаюць ва ўсіх леспрамгасах вызваленых раёнаў рэспублікі спеціяльную ўка племкаванія бібліятэчкі, куды выйшлі кнігі таварыша Сталіна «Аб вялікай Айчынай вайны Савецкага Саюза», зборнік «Міядзель Беларусі ў баях за Раджу», «Ларогамі вайны» П. Пачапіні і іншыя літаратура. Усяго 40 назваў.

У кожны леспрамгас пакіроўваецца на чатыры бібліятэчкі, ампраліўшы якіх ужо 32.

германскі ўмацаваніі над Ленінградам, адкрывае спрыяючы перспектывы перад альбо-амёрыканскім утаржэннем. «Гэта перамога даказвае, — гаворыць ён, — што абарончая сістэма, створаная праціўнікам з найбліжэйшым майстэрствам і пры наяднені дастатковага часу — не можа быць непрыступнай».

Падзеі на Ленінградскім фронце здзейнічылі далейшаму падзенію злічнепалітычнага прэсіжжа Германіі і далейшага росту яе ізаляцыі. Рвуцца піткі, якія злучали Германію з яе саюзікамі і нейтральнымі краінамі Еўропы. «Мы можам разлічваць толькі на саміх сябе», — заявіў підадуна Гебельс. Саюзнікі Германіі бачаць, што Гітлер не зможа выратаваць сябе ад немінучага паражэння».

Занявленыя Гітлерам народы ведаюць, што тэрміны панавання фашысцкіх рабаўладальнікіў падзеходзіць ўжо да канца, што вораг уже не ўстане ператварыць на жыццё свае злосныя нагрозы. Справа ідзе аб ліквідацыі фашысцкага «павага парадку ў Еўропе». Справа ідзе аб мабілізацыі ўсіх сіл для апонінга ражучага бою.

Югаславская народна-вызваленчая армія ачысціла ад ворага значную частку Югаславіі, у прыватнасці, трэх чверці тэрыторыі Заходній Босніі. Ва Францыі ўсё больш разгараеца «малая вайна» супроты акупантатаў, якую гітлероўскія ўлады іх прыхвастані з Віні ўжо не ў сілах спыніць. Арганізацыя ваянных трибуналу і прызначэнне праўнакатара Жазефа Дарланца на пост «статут-сакратара па зах

В. ЛІНЕЦКІ.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ.